

# Эфект кроку у сталіцу

Валянціна ЛУЗІНА — член Паста-  
яннай камісіі Палаты прадстаў-  
нікоў Нацыянальнага сконту Рэ-  
спублікі Беларусь па міжнарод-  
ных спраўах і сувязях з СНД —  
была адным з ініцыятараў ня-  
даўняй прэзентацыі Ашмянска-  
га раёна ў Нацыянальнай біблі-  
ятэцы Беларусі ў межах Года  
роднай зямлі. Да абрannя ў за-  
канадаўчы орган краіны Валян-  
ціна Міхайлаўна шмат гадоў  
працавала намеснікам старшы-  
ні раённага выканаўчага камі-  
тэта па праблемах развіцця са-  
цыяльной сферы. Якраз шмат-  
гранасць развіцця апошній на  
прыкладзе асобна ўзятага ра-  
ёна і прадэмманстраўваў новы  
праект. Прычым, на думку Ва-  
лянціны Лузінай, Ашмянскі ра-  
ён не выпадкова стаў першым:  
“Гісторыка-культурная спадчына  
Ашмянскага краю — гэта ка-  
лейдаскоп падзей, суквецце  
імёнаў, багацце асоб і поста-  
цей, якімі ганарымся не толькі  
мы, але і ўся краіна і нават  
Еўропа”.

Пра Ашмянскую зямлю ў кан-  
тэксле сталічнай прэзентацыі і  
развіцця сацыякультурнай  
сферы і разважае Валянціна  
Міхайлаўна.

Дубоўскага, Тамары Філіпо-  
віч. Захапленне наведальні-  
каў выклікала персанальная  
выстаўка карцін члена Бела-  
рускага саюза мастакоў Сяргея  
Шэмета “Пра Бацькай-  
шчыну — з любоўю”... Тому,  
думаецца, сваю зямлю мы  
прэзентавалі годна і адмет-  
на.

## Традыцыі: знак пасля Чытання

— Шлях да ўласаблення  
нашай ідэі аказаўся даволі  
працяглым. Ён уключаў сі-  
стэмтызацыю рэгіянальных  
гістарычных ведаў, адкрыц-  
цё імёнаў невядомых асоб  
мінуўшчыны. У 2005 годзе  
разам з Інстытутам гісторыі Нацыяналь-  
най акадэміі навук Беларусі мы зладзілі  
Першую Міжнародную канферэнцыю,  
прысвечаную 600-годдзю дынастыі Яг-  
лонаў. Чаму менавіта на Ашмяншчыне?  
Бо родапачынніца слынней еўрапей-  
скай фаміліі — ураджэнка нашых мясц-  
ін Соф'я Гальшанская. Пасля паспяхова-  
га правядзення першай канферэнцыі  
вырашылі штогод ладзіць Гальшанская  
чытанні.

Аднак адметнасць гэтай канферэн-  
цыі — у формах падрыхтоўчай і наступ-  
най за Чытаннямі работы. Пасля кожна-



творча. І таму паказаць у Мінску свае на-  
працоўкі для іх сталася вялікім гонарам. Бібліятэка выдала шмат літаратуры пра  
таленавітых, слынных наших землякоў, паказала гістарычны шлях Ашмяншчыны. На прэзентацыі ў НББ прадстаўлены,  
у тым ліку, і шматлікія выданні, біблі-  
яграфічны ўказальнік літаратуры да 725-  
годдзя Гальшанаў, кнігі мясцовых паэтў:  
Анатоля Вішнеўскага, Пятра Шакопы, Ра-  
муальды Ануфрэевай.

Ашмянская зямля выпучаеца выда-  
вецкімі традыцыямі, што закладваліся  
яшчэ Дарагагтайскім у муравана-

## Упершыню прэзентавалі раён

— Павінна адразу адзначыць адметнасць гісторыка-культурнага праекта, які атрымаў назыву "Скарбы роднага краю: Ашмяншчына". Упершыню ў сталіцы, у сценах "дыямент" ведаў — Нацыянальны бібліятэкі Беларусі, прэзентаваны асобна ўзятым раёнам. Адбылася гэта падзея менавіта ў Год роднай зямлі, важнасць правядзення якога яшчэ раз падкрэсліў Прэзідэнт краіны ў Пасланні да беларускага народа і Нацыянальнага сходу.

Безумоўна, праект не мог узікнуць сам па сабе. Згадваю, як напрыканцы мінулага года Ілля Свірын распавёў на старонках вашай газеты аб працы ўстаноў культуры ў Ашмянскім раёне, творчае стаўленне да справы работнікаў галіны. Такія адносіны, на маю думку, — першая перадумова для ўзікнення падобнага праекта. Па-другое, гэта — непаўторнасць, унікальнасць нашай малой радзімы. Па-трэцяе — важнасць, разнастайнасць гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна.

Ідэя прэзентацыі Ашмяншчыны ў сталіцы перажыла і значную трансформацыю. Скажам, першапачаткова меркавалася толькі выстаўка ў сувязі з выданнем "Гілікі" Дарагастайскага, потым прыйшла ідэя адзначыць выдавецкую дзейнасць раёна наогул. Але калі 2009-ы быў абвешчаны Годам роднай зямлі, мы вырашылі паширыць межы задумы. Такім чынам ідэя ўвасобілася ў шматганны праект, які ажыццяўлі ашмянцы і спецыялісты НББ.

Праграма праекта "Скарбы роднага краю: Ашмяншчына" ўвабрала ў сябе багаты змест. У галерэі "Ракурс" Нацыянальны бібліятэкі Беларусі адбылася цырымонія прэзентацыі, у "Атрыуме" працавала выстаўка вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва "Творчасць і прыгажосць", падрыхтаваная Цэнтрам пазашкольнай работы, а галерэя "Мабільная" прэзентавала літаратурныя і мастацкія каштоўнасці рэгіёна: кніжную экспазіцыю "Ашмяншчына на карце Беларусі", падрыхтаваную Цэнтральнай раённай бібліятэкай, паказ работ Валерия

га мерапрыемства павінна застацца ма-тэрыяльна ўвасобленая памятка ў рэгіёне. Ужо ўстаноўлены знакі беларускай князёўне і каралеве Польшчы Соф'і Гальшанская — у 2006 годзе, пункту Тупішкі геадэзічнай Дугі Струве — аб'екту сусветнай гісторыка-культурнай спадчыны — у 2007 годзе, экіпажу расейскага самалёта "Ілля Мурамец", што па-геройску загінуў каля Барунаў у час Першай сусветнай вайны, — у 2009 годзе.

## Навука, турызм і анімацыя

— III Гальшанская чытанні, пасля якіх быў устаноўлены апошні з названых памятных знакаў, прысвячаліся старажытным замкам і сядзібам Ашмяншчыны. Напярэдадні рапортыканкам і выдавецтва "Юніпак" выдалі турыстычны праспект. Ён адлюстроўвае наше гісторыка-культурныя каштоўнасці, на якіх грунтуюцца турыстычныя маршруты. Адметнасцю Чытаннія ў бягучага года стала азнаямленне іх удзельнікаў з цікавым вопытам ужывання анімацыі у турызме маладымі энтузіястамі, якія набылі і выкарыстоўваюць старую сядзібу шляхецкага роду Карчэўскіх у Бянюнах. Юліян Карчэўскі — таленавіты мастак, вядомы не толькі ў Беларусі, але і ў краінах Еўропы. Аматары з Бянюнаў праводзяць цікавыя імпрэзы, дзе гучыць валынка-дуда, ладзяць майстар-класы, вучаць турыстаў старажытным танцам... Адзначу, што людзей прыяджае шмат, таму лічу: за анімацыйнымі тэхналогіямі — будучыня турызму.

## Креатыўная і шматпрофільная

— Пад час падрыхтоўкі і рэалізацыі праекта прэзентацыі раёна не засталася па-за ўвагай і выдавецкая справа. Ёй па-спяхова займаецца, найперш, Цэнтральная раённая бібліятэка. Дарэчы, у 2005 годзе наша ЦРБ першай на Гродзеншчыне атрымала спецыяльную прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва. Трэба сказаць, што гэты бібліятэчны калектыў валодае высокай креатыўнасцю, працуе плённа і

ашмянкаўскай друкарні, руны якой захаваліся да нашага часу. Паводле думкі некаторых даследчыкаў, менавіта тут была надрукавана "Гілікі, або Кніга пра коней", упершыню ў 2007 годзе перакладзеная на беларускую мову тагачаснымі рэдактарамі аддзела гісторыі і краязнаўства газеты "Культура" Святынай Ішчанка. Значны ўнёсак у працяг традыцый маршалка ВКЛ робіць Валерый Дубоўскі. Так атрымалася, што многія нашы землякі таксама займаюцца кнігавыданнем. Маю на ўвазе старшыню праўлення навукова-вытворчай кампаніі "Тэхнолагія" Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь Вацлава Багдановіча, дырэктара РУП "Выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Мікалая Супрановіча...

## Магутныя карані — дрэва трывалае

— Мусіць, складнік гонару любога рэгіёна — знакамітая землякі. Скажам, адзін з аўтараў праекта будынка Нацыянальной бібліятэкі Віктар Крамарэнка — выхаванец Ашмянскай сярэдняй школы № 1. Нашыя землякі — гэта і дэпутат Дзяржаўнай Думы Расіі Франц Клінцевіч, былы камандзір атамахода "Пётр Вялікі" расейскага флоту Яўген Добрышаў, алімпійскі чэмпіён па гандболе Андрэй Барбашынскі. А ў нашай пракветнай гісторыі ёсьць імёны Соф'і Гальшанская і святой праведнай Іуліяні, Чэслава Янкоўскага, Зігмунда Мінейкі, Сымона Рак-Міхайлоўскага... Творы, прысвечаныя Ашмяншчыне, ёсьць у спадчыне Францішка Багушэвіча і Уладзіміра Каараткевіча, Фердынанда Рушыца і Юліана Карчэўскага... Усё гэта, лічу, мы годна прэзентавалі праектам "Скарбы роднага краю: Ашмяншчына" ў межах Года роднай зямлі.

На мой погляд, будучыня — у павазе да караней. Магутныя карані — дык і дрэва трывалае, не бацца анікіх выпрабаванняў і крываў. Прэзентацыя стала яшчэ адным крокам наперад да эфектыўнага развіцця рэгіёна. Ён — своеасаблівая цаглінка, што, у шэршту іншых, стварае падмурок прыгожай, моцнай і квітнеючай Беларусі.

Наталля БАДЗІЛОЎСКАЯ  
Фота Юрый ІВАНОВА